

УДК 392(075.8)  
ББК 82я73  
512

Друкуеца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ,  
рэкамендавана секцыяй філалагічных навук (пратакол № 1 ад 05.05.10)

Рэцэнзенты:  
кандыдат гісторычных навук, старшы супрацоўнік ІМЭФ НАН Беларусі  
*Т.І. Кухаронак*;  
кандыдат філалагічных навук, в.а. загадчыка кафедры тэорыі і гісторыі  
культуры БДПУ *В.А. Вараб'ёва*

**Бабчанок, М.А.**  
Б12      Беларуская фалькларыстыка: аказіянальныя абраады і пазія : дапамож-  
нік / М.А. Бабчанок. – Мінск : БДПУ, 2010. – 72 с.  
ISBN 978-985-501-719-7.

У дапаможніку раскрываецца семантыка беларускай аказіянальнай абрааднасці і яе  
вербальнага кампанента, а таксама спецыфіка адпаведных тыгіллагічных груп абраадаў: ме-  
тэаралагічных, медыцынскіх, бытавых. Для практичнага вывучэння аказіянальных абраадаў  
прадстаўлены зборы тэксту (звычаяў, замоў, прыгавораў, заклічак, галашэнняў), а таксама  
метадычны блок, што ўтрымлівае кантрольныя пытанні да тээрэтычных раздзелаў.

Адресуеца выкладчыкам і студэнтам навучальных установ, якія звязаны з фальк-  
лорнай, мастацтвазнаўчай і філалагічнай спецыяльнасцямі, а таксама шырокаму колу  
чытачоў, аматарам традыцыйнай культуры.

УДК 392(075.8)  
ББК 82я73

ISBN 978-985-501-719-7

© Бабчанок М.А., 2010  
© БДПУ, 2010

## УВОДЗІНЫ

Беларуская абрааднасць з'яўляеца важнай часткай народнай культуры, сапраўдным скарбам гісторычнай спадчыны. Яна ўяўляе сабой гарманічна арганізаваную сістэму жыщчэвых правілаў, норм, вераванняў, рытуалаў, працоўных навыкаў, якія абумоўлены асаблівасцямі светаўяўлення беларускага народа ў розныя гісторычныя часы. Даследаванне беларускай абрааднасці садзейнічае вывучэнню, развіццю, захаванню і папулярызацыі народных традыцый, духоўных каштоўнасцей, якія вызначаюць жыццяздольнасць нацыі.

Для гісторычнага развіцця чалавечства характэрна тое, што вераванні, маральна-этычныя нормы, правілы, погляды, спосабы вядзення гаспадаркі, якія б забяспечвалі дабрабыт кожнага чалавека і грамадства ў цэлым, назапашваліся ў пэўную сістэму, фарміруючы сацыяльны вопыт, перадаваліся з пакалення ў пакаленне і ўсведамляліся як неабходныя на ўзоруні грамадскай свядомасці. Гэтая сістэма ўяўляла сабой сукупнасць дзеянняў, слоў, рухаў, магічных сімвалаў, знакавых элементаў, якія схематычна адлюстроўвалі вераванні чалавека і ажыццяўляліся паводле формульнага прынцыпу. Усё гэта на ўзоруні падсвядомага павінна было садзейнічаць дабрабыту чалавека, што абумоўлівае канстантнасць выканання і забяспечвала ўстойлівае захаванне і пераемнасць зместу, характеристу, форм пэўных працэсаў і з'яў асабістага і грамадскага жыцця.

Сістэма вызначаных форм паводзін і вераванняў чалавека, якая ўяўляе сабой формулу выканання сімвалічна-знакавых дзеянняў і тэкстаў, традыцыйнасць якой абумоўлівае месца правядзення, выбар выкананіцца і атрыбутаў, а таксама накіравана на пэўны аб'ект, працводзіцца ва ўстаноўлены час і мае акрэсленае функцыянальнае значэнне, з'яўляеца абраадам.

Абраадавы комплекс беларускага народа ўяўляе сабой сістэму абраадаў і звычаяў, рэгулюемых жыщчём чалавека і ўвасобленых у яго светаўяўленні. Вялікае значэнне мела захаванне і перадача ад пакалення да пакалення працоўных і бытавых ведаў, уменняў і навыкаў, а таксама звычаяў, абраадаў, сімволіка-знакавых дзеянняў, павер'яў, звязаных з асноўнымі жыщчэвымі сферамі: сям'ёй, працай, узаемаадносінамі з іншымі членамі грамадства.

Сістэматызацыя беларускіх абраадаў, рытуалаў і звычаяў садзейнічае больш глыбокаму вывучэнню чалавечага вопыту, захаванага ў традыцыйнай культурнай спадчыне беларусаў.

Беларускія даследчыкі вызначалі дзве вялікія групы абрадаў: каляндарныя, якія заснаваны на народным календары, і сямейныя, якія ахопліваюць нараджэнне, вяселле, пахаванне (некаторыя даследчыкі дадаюць у гэту группу провады ў войска і перасяленне ў новую хату).

В.С. Цітоў у сваёй працы «Народная культура Беларусі» прапанаваў больш разгорнутую класіфікацыю і выдзеліў наступныя групы абрадаў:

1. Вытворчыя (уключаюць аграрна-каляндарныя і прамысловыя);
2. Сямейна-бытавыя (радзіны, вяселле, наваселле, пахаванне);
3. Грамадзянскія (звязаныя са знамянальнымі падзеямі, юбileямі, датамі) [21, с. 9–11].

Некаторыя даследчыкі да асобнай групы адносяць рэлігійныя абраады.

У беларускай фальклорыстыцы існуе даволі шмат даследаванняў каляндарнай і сямейнай абрааднасці. Аднак па-за ўвагай апнулася шырокое кола абраадаў, якія маюць спецыфічныя асаблівасці і не могуць быць аднесены да вышэйназваных тыпаў. Аказіянальная абрааднасць уяўляе сабой абраадавыя дзеянні, рытуалы, нормы паводзін, магічныя і сімвалічныя вобразы, якія займалі ў жыцці чалавека вядуче месца пад час узікнення асаблівых ситуаций: засухі, навальніцы, моцных маразоў, хвароб, пажараў і г. д.

Вывучэнне дадзенага тыпу абрааднасці з'яўляецца вельмі перспектывным, паколькі аказіянальныя абраады ўяўляюць сабой найбольш архаічны пласт славянскай традыцыйнай культуры, утрымліваюць у сабе рэшткі старажытных вераванняў і ўяўленняў чалавека, якія маглі быць звязаны з усімі сферамі жыцця чалавека. Тому паміж аказіянальнымі абраадамі і іншымі відамі беларускай абраадавай культуры існуюць песні сувязі, што выяўляюцца ва ўзаемадарненні і ўзаемадапаўненні рытуальных элементаў, тэкстаў і г. д. Рэканструкцыя беларускай аказіянальнай абрааднасці можа быць карыснай у межах даследавання ўсёй славянской культуры.

Тэарэтычную аснову даследавання склалі працы Е.Р. Раманава, М.Я. Нікіфароўскага, А.К. Сержпutoўскага, М. Федароўскага, К. Фалютынскага, якія збраўлі і выучвалі беларускія абраады і звычаі. Расійскія даследчыкі М. і С. Талстых выучвалі асобныя кампаненты славянскіх аказіянальных абраадаў, падрабязна разглядаючы аб'екты, атрыбуты, магічныя сродкі і спосабы выканання рытуалаў. Шмат сваіх работ даследчыкі прысвяцілі зборанню і аналізу разнастайных

жанраў традыцыйнай народнай культуры беларускага Палесся [32–34]. Рускі фалькларыст К.В. Чыстоў у сваіх даследаваннях вызначыў і прааналізаваў магчымасці і крытэрыі класіфікацыі славянскай абрааднасці, вылучыў у асобныя самастойныя групы аказіональныя і спецыялізаваныя абраады [37]. Беларускі фалькларыст У.А. Васілевіч у сваёй працы «Зямля стаіць пасярод свету...» («Беларуская народная прыкметы і павер’і», кн. 1) сабраў і сістэматызаваў фольклорны матэрыял, які змяшчае абраады, рытуалы, звычаі, прыкметы, павер’і і іншыя жанры, якія ўяўляюць сабой традыцыйную культурную спадчыну беларускага народа [13–14]. Сістэмная арганізацыя матэрыялу дазволіла вылучыць і прааналізаваць аказіональныя абраады і рытуалы ў суднясенні з іншымі відамі беларускай абрааднасці. Вызначэннем характэрных асаблівасцей традыцыйнай народнай культуры займаецца беларускі этнограф У.А. Лобач. У сваёй працы ён прааналізаваў календарную і сямейную абрааднасць, вызначыў асаблівасці ўплыву хрысціянства на беларускія абраады і звычаі, ахарактарызаваў найбольш трывалыя язычніцкія элементы, якія захаваліся ў народнай традыцыі [16].

Відавочна, што даследчыкі вызначаюць аказіональную абрааднасць як адну з найменш вывучаных сфер славянскай абрааднасці, нягледзячы на тое, што гэтая група абраадаў утрымлівае ў сабе найбольш архаічныя элементы традыцыйнай культуры, цесна пераплецена з магічнымі, рэлігійнымі ўяўленнямі чалавека, яго патрэбамі, клюпатарамі, спадзяваннямі. Перспектыва даследавання беларускіх аказіональных абраадаў выяўляецца ў магчымасці пазнання традыцыйнай культуры ў цэлым.

Гісторыя бытавання аказіональнай абрааднасці вызначае яе шматлікія змяненні, якія былі звязаны з разнастайнымі прычынамі: неаднаразовай зменай рэлігійнага ўяўлення людзей, неабходнасцю прыстасавання духоўнай культуры да сацыяльных і палітычных умоў, пашырэннем навуковых ведаў пра з'явы і працэсы прыроды. Гэтыя фактары ўпłyвалі на трансфармацыю аказіональнай абрааднасці, якая ўяўляла сабой некалькі накірункаў: змяненні атрыбутуўнага апарату, функцыональнай накіраванасці, сферы бытавання абраадаў, узмацненне драматызацыі. Істотнае пераўтварэнне аказіональных абраадаў са дзеянічала знікненнем іх некаторых кампанентаў, а таксама пераходу захаваных элементаў у іншыя жанры беларускага фольклору, у прыватнасці, у дзіцячыя прыгаворы, прыпейкі, заклічки і іншыя.

Аказіянальная абрааднасць змяшчае ў сабе элементы розных культурных пластоў, якія садзейнічалі развіццю і ўзбагачэнню абраадавай культуры. Аднак працэс трансфармацыі абраадаў быў звязаны таксама з такой з'яваю, як страчванне магічнага сэнсу, што прывяло да фактычнага знікнення аказіянальнай абрааднасці са сферы актыўнага ўжытку.

Аднак абсолютна знішчыць архаічныя ўяўленні, што стагоддзям хвалявалі людзей, немагчыма, і некаторая частка абраадавага комплексу беларусаў усё ж засталася ў памяці народа. Традыцыйныя спосабы абароны ад пажару, навальніцы, буры і іншых катаклізмаў патаемна выкарыстоўваліся і перадаваліся вусным шляхам ад пакалення да пакалення.

Некаторыя абраадавыя элементы захаваліся і ў наш час. Многія гаспадыні захоўваюць на выпадак узнікнення крытычнай сітуацыі такія сімвалічныя прадметы, як велікодныя яйкі, грамічныя свечкі, зёлкі, асвячоную воду і іншыя. Самыя трывальныя элементы аказіянальной абрааднасці захаваліся ў народнай памяці ў выглядзе прыкмет, прыгавораў, песень.